


# ЗМЕСТ

Раздзел 1. НАРА. ....	7
Раздзел 2. КАМЕННЫЯ ТРОЛІ . . . . .	17
Раздзел 3. ПАДЗЕМ'Е. ....	33
Раздзел 4. ПЯЧОРА ЖАЛЯЗЯК . . . . .	42
Раздзел 5. ГНОМЫ . . . . .	49
Раздзел 6. ПРАВИЛЫ . . . . .	55
Раздзел 7. ВІЗІТ ЖАЛЯЗЯК . . . . .	63
Раздзел 8. СЫХОД. ....	74
Раздзел 9. ЗАЛЕВА . . . . .	82
Раздзел 10. ШМАТГАЛОВЫ. ....	87
Раздзел 11. ЦМОК. ....	99
Раздзел 12. СВЯТА. ....	111
Раздзел 13. ПЫТАННЕ . . . . .	121
Тлумачальны слоўнік. ....	132



Сябра, вітанкі табе з зачараванага замка! Зачараваны — гэта той, на які наклалі чары. Нядаўна да мяне ў госці завітала ліса-кілбаса, распавяла пра свае прыгоды і напросіла перадаць табе прывітанне.





## Раздзел 1 НАРА

Аднойчы ліса-кілбаса пайшла выпіць кавы са  
знаёмай каўкай. Яны елі свае любімыя пірожныя,  
і каўка распавядала птушыныя навіны: жу-  
равы прыляцелі з выраю, сінічкі знайшлі  
першых чарвякоў, у двары  
з'явіліся жаўтадзюбыя шпа-  
кі і ўчынілі бойку за  
шпакоўню.





Пасля кавярні ліса пайшла прагуляцца па горадзе, каб паглядзець, як падраслі за раніцу маладзенькія лісточкі на дрэвах. Яна ішла па вуліцы і раптам убачыла ў сцяне аднаго дома, ля самай




зямлі, невялічкую брамку. Брамка была адчыненая: за ёй цямнеў таямнічы круглы ход. Лісе стала цікава, куды ён вядзе, але лезці ў цемру было неяк боязна.


«А раптам гэта нара, у якой жыве вялікая вясёлая сям'я лісоў-кілбасоў!» — падумала ліса-кілбаса



(бо лісы жывуць у норах, як ты ведаеш) і смела рушыла ўсярэдзіну. Яна ішла па цёмным калідоры і ўяўляла, як будзе гуляцца з іншымі лісамі ў хованкі і гайдацца на арэлях. Можна разам пабудаваць з канструктара высачэзную крэпасць ці даўжэзны рознакаляровы цягнік — ліса ажно падскоквала, наколькі дазваляў вузкі тунэль, у прадчуванні розных фэйных гульняў.




Раптам падлога скончылася, ліса войкнула, паляцела ўніз і ўторкнулася носам у зямлю. Гэта было непрыемна, бо ў нос забіўся пясок, але не вельмі балюча. Ліса вытыркнулася і агледзелася. Куды ж яна трапіла?



Вакол было так цёмна, што вочы нічога не бачылі. Вушы чулі толькі лёгкае шамаценне пясчынак, што асыпаліся зверху.

цукеркі з кварцаў, шакалад — каменны вугаль, мармуровае печыва і крышталёвыя ляндрынкі<sup>7</sup>. Ліса, у сваю чаргу, пачаставала троляў каменьчыкамі, знойдзенымі ў калодзежы. Жвір<sup>8</sup> для троляў на смак быў як цукеркі.

Тролі жылі ў сваім дворыку вельмі даўно. Паводле падання, яны пайшлі ад двух упартых людзей, якія калісь зайшлі ў гэты двор і не хацелі саступаць адзін аднаму дарогу. Кожны чакаў, пакуль іншы саступіць, — так доўга, што ў выніку абодва закарэлі<sup>9</sup>, ураслі ў зямлю і перакінуліся ў камяні.



Тролі шчыра радаваліся новаму суразмоўцу, бо рэдка хто завітваў да іх у госці. Самі яны ў госці не хадзілі, бо жылі ў сценах і маглі адно высоўвацца з іх, прыкладна па пояс. Ліса-кілбаса распавяла


## Раздзел 2

# КАМЕННЫЯ ТРОЛІ


Ліса вырашыла па чарзе зазіраць ва ўсе дзверы, якія выходзілі ў двор. Першыя, блакітныя, вялі ў пусты дворык з высокімі мурамі. Ліса-кілбаса абышла яго па коле і не знайшла нічога цікавага.

«Якое нуднае месца», — падумала ліса і рушыла назад да дзвярэй.

Нечакана камяні сцен заварушыліся. З вялікім грукатам яны пачалі мяняцца месцамі, сутыкацца і ўтвараць дзіўныя фігуры. Ляснулі, зачыніўшыся, дзверы, нешта падхапіла лісу-кілбасу і падняло высока ў паветра. Перапалоханая ліска заплюшчыла вочы ад жаху.




Калі каменярух і грукат скончыліся, ліса наважылася адкрыць адно вока і ледзь не грывнулася ад нечаканасці: яна стаяла на вузкім каменным выступе пад самым краем сцяны, з муро на



яе глядзеў каструбаваты<sup>4</sup> каменны твар, а выступ, на якім апынулася ліса, выявіўся каменнай далонню. З усіх навакольных сцен на яе з цікаўнасцю глязелі дзіўныя істоты. У некаторых былі імшыстыя<sup>5</sup> вусы і валасы, твары іншых пакрывалі

## Раздзел 3 ПАДЗЕМ'Е



Коціка-вуркоціка нідзе не было бачна. Ліса абышла двор і гэтым разам выбрала жоўтыя дзверы. За імі аказаўся доўгі калідор з цаглянымі сценамі, ледзь асветлены маленькімі круглымі ліхтарыкамі. Разглядаць асабліва не было чаго, і ліса пабегла наперад.

Калідор віхляў, пятляў і раптам падзяліўся на тры новыя калідоры. Ліса выбрала сярэдні шлях, які праз некалькі крокаў звярнуў налева, пасля

